

Запрашаем наведальца

10 мая 2025 г.

Дзень здаровага ладу жыцця

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Квіз-гульня "Ведаем, паважаем, ганарымся"/да Дня святкавання дзяржаўных сімвалаў Беларусі/	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Сталарчук Ж.А.
Пазнавалныя хвілінкі "Піянеры, актывісты ГА "БРСМ" расказваюць: "Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Грыгор'ева В.В.
Арыентаванне па мясцовасці "Загадкі легенды"	10.50 - 11.35	Тэрыторыя школы	Ануфрыенка В.М.
Прагулка "100 крокаў здароўя"	11.45 - 12.30	аг.Харава	Бушук Н.Ю.
5 - 8 класы			
Квіз-гульня "Ведаем, паважаем, ганарымся"/да Дня святкавання дзяржаўных сімвалаў Беларусі/	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Сталарчук Ж.А.
Пазнавалныя хвілінкі "Піянеры, актывісты ГА "БРСМ" расказваюць: "Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Грыгор'ева В.В.
Арыентаванне па мясцовасці "Загадкі легенды"	10.50 - 11.35	Тэрыторыя школы	Ануфрыенка В.М.
Прагулка "100 крокаў здароўя"	11.45 - 12.30	аг.Харава	Бушук Н.Ю.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Пазнавалныя хвілінкі "Піянеры, актывісты ГА "БРСМ" расказваюць: "Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь"	10.50 - 11.35	Тэрыторыя школы	Ануфрыенка В.М.
Арыентаванне па мясцовасці "Загадкі легенды"	11.45 - 12.30	аг.Харава	Бушук Н.Ю.